

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ
І ПРАФКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЕТА

№ 19 (579)

Субота, 9 чэрвень 1984 г.

Газета заснаваная ў верасні
1969 года. Выходзіць
раз у тыдзень

Цена 2 коп.

ЯК ПРАГРАМУ ДА ДЗЕМНЯ УСПРЫНІЛІ КАМСАМОЛЬЦЫ УНІВЕРСІТЕТА ПРАМОВУ ТАВАРЫША К. У. ЧАРНЕНКІ НА УСЕАРМЕЙСКАІ НАРАДЗЕ САКРАТАРОУ КАМСАМОЛЬСКАХ АРГАНІЗАЦІЯХ.

ГАНАРОВА І АДКАЗНА

Важныя і адказныя задачы дастасці прадаўлены перад Ленінскім камсамолам у прамове Генеральнага сакратара ЦК КПСС, Старшыні Прэзідiuma Вярховага Савета СССР таварыша К. У. Чарненкі на Усемірскай нарадзе сакратароў камсамольскіх арганізацій, якія нядайна праходзіла ў г. Москве.

З асаблівым пачуццем хвалаўнання і ўзвешчаніем ўчытваўся я ў яе радкі. Гэта і зразумела: я таксама вось-вось становікам Савецкай Арміі, буду выконваць свой святынены абавязак — стацца на варце сацыялістычнай Рады. На нарадзе К. У. Чарненка падкрэслі, што сучасная войская служба — справа наяўлённая. Яна патрабуе настомнай працы, сістэматычнай трэніроўкі, вялікай загароўкі. Тому буду імкніцца служыць урадам Савецкай Арміі менавіта так, каб стаць дастойным прадаўжалальнікам тых, хто пачынаў славную эстафету абафонца Рады. Добра ўсвемляючы туго вялікую адказнасць, якая ўскладваеца на нас, маладых воініў, буду сур'ёзна авалодваць дзеверанай маѓутнай тэхнікай, палітычнымі ведамі.

В. ПЕРНІКАУ,
студент групы Т-22
еканамічнага факультета.



На завочным факультэце прападоўшыя заціковыя-экзаменацыйная сесія. Тыя ж, хто ўжо заканчвае вучобу без

адрыву ад вытворчасці, у гэтыя дні здаюць дзяржаўную экзаменацію, рыхтуюцца да абароны дыпломніх работ.

НА ЗДЫМКАХ: 1. За работай — экзаменацыйная камітэмены, рыхтуюцца да абароны дыпломніх работ.



му. У. Цыбульскі.
Фота А. Пашкевіча.

НАШЫ ІНТЭРВ'Ю МЕСЦА Ў ГДУ — ПАДРЫХТАВАНЫМ

У папярэднім нумары нашай газеты быў надрукаваны афіцыны матэрыял пад загалоўкам «Права на студэнцкі блёт».

Названая публікацыя выклікала ў чытальцуў павышаную цікавасць. Многім з іх хацелася ў больш падрабязна дасведцацца аб новаўвядзеннях у правілы прыёму.

Новы дакумент рэдакцыі шматтыражнай газеты «Гомельскі ўніверсітэт» папрасіла пракаменціраваць рэктора ГДУ акадэміка АН БССР Б. В. БОКУЦЯ.

— Што з'яўляецца самым істотным у дзяліненнях да правілаў прыёму ў ВНУ?

— Перш за ўсё тое, што яны на аснове реалізаціі раформы агульнаадукацыйнай і прафесійнай школы садэйнічаюць паліпшэнню адбору моладзі, якая паступае ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. І мы абавязаны, у першую чаргу, каўрным чынам узмечніць прафарыентацію школьнікаў і працоўную моладзі. Самую сур'ёзную фундаментальную задачу на пашырэнне прыёму, асабліва на педагогічных специяльнасцях, юнакоў. Вартапамоніць, што ваеннаслужбачным, зволеным з сапраўднай тэрміновай ваенай службай ў запас, прадастаў-

ціяльнасці па рэкамендациях камсамольскіх арганізацій, а таксама педагогічных саветаў школ, органаў народнай асветы.

— Ці ёсьць змяненні ва ўступных экзаменах на дзеўніце аддзяленне нашага ўніверсітэта?

— Змяненняў няма. Уступныя экзамены будуть праводзіцца па дысцыплінах, указаных у правілах прыёму ў ГДУ на 1984—1985 навучальны год.

Асобна траба растлумачыць парадак экзамену для тых, хто мае атэстаты без троек. У прыгэатнасці, каб сядзіны быў не менш двух гадоў. Ваеннаслужачыя, якія накіроўваюцца на вучобу па адпаведных рэкамендациях, прымаюцца ў ВНУ без конкурсу пры атрыманні статоўчыні адзнакі на ўступных экзаменах. Зволены ў запас ваеннаслужачыя з тэрмінавай службы могуць таксама паступаць на ліготных умовах (з дабаўленнем да набраных балоў на ўступных экзаменах яшчэ двух балоў) на педагогічных спе-

што для тых, хто закончыў сярэднюю школу ў асноўным на чацверкі, набраць на двух экзаменах дзеўніць балаў будзе спраўай наяўлёнай.

— Я Ви, Барыс Васільевіч, расцэніваеце адмену палажэння на уліку сядзін, якое было дакументам па сядзінай аддукцыі пры запічні ў ВНУ?

— Гэта траба было зрабіць значна раней. Імкненне дасноўных і незаслужана высокіх ацэнак у атэстатах сталаці да піцця добра не магло прывесці, акрамя наянняння маральнага ўроўні.

— Што б Вы яшчэ хапеці сказаць нашым чытальцам і будучым абитурыентам у пэремеж падрыхтоўкі да прыёму студэнтаў на новыя навучальны год?

— Некаторыя змяненні і дзялінення да правілаў прыёму ў ВНУ ставяць новыя адказныя задачы перад кожнай прыёмнай камісіяй. Мы заклопочаны аб тым, каб месца ў ГДУ зімалі падрыхтаваныя юнакі і дзяўчата.

У парткоме ПА АБАВЯЗКУ КАМУНІСТА

На гэтым тыдні ў сераду адбылося чаргове пасяджэнне партыйнага камітэта ўніверсітэта. На ім заслухана праўладача камуністычнай У. Ф. Філіпчыка і У. М. Старыкава аб выкананні імі патрываўніцтваў Статута КПСС і службовых абавязкаў дэкану адпаведна матэматычнага і фізічнага факультэтаў.

На пасяджэнні парткома выступілі загадчыца вучэбнага аддзела Н. І. Падкова, загадчык навукова-даследчага сектара М. І. Твардоўскі, члены парткома — загадчыкі кафедры навуковага каму-

нізму У. І. Качаткоў, рэдактар шматтыражнай газеты «Гомельскі ўніверсітэт» У. П. Балога, рэдактар ўніверсітэта Б. В. Бокуць, сакратар парткома М. І. Старыкава.

У прынятай па аблеркаўнаму пытанні пастанове разам са становым рабочым камуністычнага У. Ф. Філіпчыча і У. М. Старыкава ўказана на некаторыя недахопы і прапалікі, якія неабходны хільчиць.

На пасяджэнні партыйнага камітэта разгледжаны таксама некаторыя іншыя пытанні ўніверсітэцкага жыцця.

Апошні званок

У ПАМЯЦІ ЗАСТАНЕЦЦА НАЗАЎСЁДЫ

Хвалючым і крыху сумнымі стады для нас, студэнтаў-пішчукісцікаў, гісторыка-філалагічнага факультэта, дзень 24 мая, у апошні раз сабраў нас разам званы на заключную студэнцкую лекцыю, якую чыталі дацэнт кафедры гісторыі СССР і ўсесаукупнай гісторыі Л. М. Гаранін. Прагадзілі слова на дарогу, пажаданні поспеху, парады. Падбяцькоўскі клапатліва жадамі нам добра і шчасці дэкан факультэта Т. І. Язлава, дацэнты Д. А. Лявончанка, У. М. Сабаленка, В. І. Смыкоўская, Т. П. Гараніна.

Лепшыя з лепшых, студэнты-выдатнікі, актыўныя ўдзельнікі грамадскага жыцця факультэта, актыўныя НДРС і мастакі самадзеяціці былі ўзнагароджаны граматамі даканата, партбюро, камсамольскага бюро і прафбюро факультэта. Гэта І. Бандаровіч, С. Варабе́ёва, А. Неўміяркіцкая, Н. Чабатарова, А. Іванова, Т. Стрыйак, А. Ермакова, Т. Шырокая, Э. Акулін, Т. Лычкоўская, Т. Захарка і інш.

Нам не верылася ў гэты апошні званок, як некалі 5 гадоў таму назад не верылася ў першы. У сценах ўніверсітэта нас вучылі не толькі наукам, нас вучылі жыць і працаць, сябраваць, веरыць і марыць. І ў тым, што за гады вучобы мы сталі разумней і дабрый, мудрэй і чалавечней, заслуга нашых дарагих выкладчыкаў. Вілакіе ім дзякую і нізкі паклон!

СТУДЕНТЫ ГРУПЫ Г-51
ГІСТОРЫКА-ФІЛАЛАГЧНА
ГА ФАКУЛЬТЕТА.

ВІНШУЕМ!

Рэкторат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, дзяканат і ўсёсіміленты выкладчыкі і студэнтаў матэматычнага факультэта горача віншуюць дацэнты кафедры алгебры і геаметрыі РАМАНОУСКАГА Аляксандра Васільевіча з паслоўнай абароной дысертацыі на атрыманні ступені доктара фізіка-матэматычных наукаў.

Рэкторат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, дзяканат і ўсёсіміленты гісторыка-філалагічнага факультэта горача віншуюць асістэнта кафедры беларускай мовы ЗЛІВІНДІЛІаў Іванаву (навуковы краінай — прафесар У. В. Анчэнка) і СТАРАСЦЕНКА Надежду Аляксандраўну з паслоўнай абароной дысертацыі на атрыманні вучонай ступені кандыдата філалагічных наукаў.

Рэкторат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, віншуют старшага навуковага супрацоўніка прафесара лабараторыі фізіка-хімічных працэсаў тэхнікі КУЗАУКОВА Аляксандру Іванавічу з засвярдженнем яго ВАКам у вучонай ступені кандыдата хімічных наукаў.



НАМ БЛІЗКІ ГЭТЫ ЧАЛАВЕК

40
вание беларускім людзям, барадыбу ў партызанскім атрадзе, хахане да беларускай дзялчыні. Гісторыя братствства беларусаў і грузіна ўсхватыла студэнтаў ГДУ. А тут ішча на кніжных паліцах магазінай з'явілася аповесць Алексі Карпюка «Партрэт», у аснову якой ляглі падзеі барады беларускага грузіна, грузінскага беларуса ў партызанскім атрадзе на Віцебшчыне.

І вось ужо ў г. Сухумі да Ч. Кукуладзе пайшло цёлле пісьмо-віншаванне са святам Перамогі. Іго напісалі слухачы народнага ўніверсітэта маральна-эстэтычнага выхавання, члены літаратурнага клуба матфака «Градыент».


Абхазскі мастак неяк адразу стаў вельмі блізкім чалавекам беларускіх студэнтаў, бо за радкімі аповесці артыкулаў аб ім юнакі і дзялчычы «убачылі» чалавека герайчнага і вельмі абыяльнага, маладога душой, нягледзячы на ўзрост. І якую радосць адчулы студэнты, калі Чола Кукуладзе не застрыймалася з адказам і прыслалаў на факультэт пісьмо, у якім былі і фотакопіі яго мастакоўых работ. У пісьме — бяскон-

чая любоў да Беларусі, гарачая падзяка моладзі, якая так беражліва захоўвае памінь аб мінулых гадах Вялікай Айчынай.

Былы партызан Ч. Кукуладзе хутка прыедзе ў сталіцу нашай рэспублікі — г. Мінск на святкаванне 40-годдзя з днём вызвалення Беларусі ад нацистко-фашистскіх захоўшчыкаў. Плануе ён прымеханьці ў наш Гомель, на сустраку са студэнтамі ўніверсітэта, з якімі заявіць цэлую і цікавую перапіску. Слухачы народнага ўніверсітэта маральна-эстэтычнага выхавання, літаратурны клуб «Градыент», бібліятэка ГДУ старанна рыхтуюцца да гэтай сустракі.

Н. КАПШАЙ,
загадчыца сектара
ідэйна-выхаваўчай работы
бібліятэкі ГДУ.

Ніжэй змешчаныца ўрыўкі з артыкула, надрукаванага ў газете «Советская Абхазия», аб Ч. Кукуладзе — чалавеку, чыб якім стала прыкладам гералтам і непахіснасці ў грозільных гадах Вялікай Айчынай вайны, узорам братствства беларускага і грузінскага народаў.



НА ЗДЫМКУ: заслужаны мастак Грузійскай ССР, заслужаны дзеяч мастацтва Абхазскай АССР Ч. Кукуладзе ў сваёй майстэрні.

наючая, што рабяты з кінастуды «Беларусьфільм» зналі яе для сваёй стужкі. «Навальчына дала памінь» называецца гэты дакументальны фільм. У Беларусі выдадзена книга Аляксандра Карпюка «Партрэт» — зборнік, у які ўвайшла апо-

тызанская мастака ішоў ужо не толькі па атрадах, але і гітлероўцы ведалі пра яго. Ведалі пра партызанскага сувязнога, разведчыка, мастака Жону (па імя Чарцін) і ў штабе партызанскага руху ССР пры Стадыі Віархойнага Галубнікамандуючага. Начальнік штаба, Панцеляймон Кандратавіч, Панамарэнка выклікаў яго да сабе, і чарговы самалёт, які прылягнуў з Вялікай зямлі да партызан, адвез Кукуладзе ў Москву.

— Дык вось ты які? — здзіўляўся Панцеляймон Кандратавіч. — А я думаў высокі, насыты, вусаты — сапраўдны грузін... Дык ты беларус!

У доме па вуліцы Гастэла ў Сухумі, дзе жыве заслужаны мастак Грузійскай ССР Чола Кукуладзе, ўсё міжвалі нагадвае аб вайне, аб легендарных лісях Беларусі, яе шматлакутных вёсках, абытых незабытым, што звязана для нас з датамі 1941-ы, 1942-гі, 1943-ы, 1944-ы... Пачынаючы прама з назвы вуліцы — менавіта ўтыя, першыя дні вайны, калі Васіль Чигуну на сабе парапенага Чолу, здзесні Гастэла свой бессмертны подвіг. І ўтym жа небе... Усё гаворыць аб гэтых дніх і ў майстэрні мастака: партызанская, беларуская эмблема стала для яго лейтмотывам творчасці...

Ю. ГЕРЫЯ.

Памяць сэрца

МАЛАДОСЦЬ МАЯ, БЕЛАРУСЬ...

ЧЭРВЕНЬ... Год 1941-ы. У грозным пажары тых дзён гарэў і той танк, у якім быў гэты невысокі, светлавыкі грузін Чола Кукуладзе з нязвікім у тых краях імем Чола. Тут, пад Шаўлем, у першыя дні вайны, у непрытомнасці трапіў ён у палон. Усякай, зной ёго зліў. Зноў чын. Ледзіве не расстралялі свае (і не было б другога следства ў тых жорсткіх дні адступлення), калі б не прыяшоў яго, кадравік-танкіст, адзін з хлошаў у вайсковай гімнастыцы, беларус Васіль Максімав. Група, адбіўшай палонных, пасля некалькіх сутычак з немцамі рассыпалася, а яны, Васіль і Чола, так і засталіся ўдахіх. Не толькі на гэтыя поўныя папялішчай дні, не толькі на цяжкія дойгія месяцы і гады вайны — на ўсё астматичнасць жыцця. Васемнацца сутак цягнуга на сабе Васіль параненага, прабіваю-

чыся да свайго роднага сяла Краснаполле. Тут у беларускім сям'і выхадзілі, вылячылі, паставілі на ногі маладога грузіна. Палібілі яго самога і яго немудрагелісты малионкі — партрэты аднавіскоўцаў, карыкатуры на немцаў... А калі прышоў загад выдаць усіх чужых, а не тое сплюніць вёску, слалі паіраліся і вырашылі да так: вёскі ўсёды гарэлі, выдаваць Жору (так, каб было больш прывычна, перайначылі яго імя) не будзім, няхай гарэль і наша вёска. Ен не змог дапусціць, каб гарэла з-за яго вёсکі і настаяў на сваім: пайды.

Ісці было недалёка — з кілеметрам, адразу ж з ўзлескам. Падхойдзічы да яго першыя дэрэ, Чола азірнуўся. Азірнуўся на Краснаполле, на жыццё свае, з якім на душы ўжо развітаўся... і убачыў — усе яны, уся вёска ідуць за ім следам, ідуць з ім разам... Ва-

сіль... Ніна... усе-усе... Ен не можа ўспамінаць аб гэтых спакойніцах і зараз, праз сорак два гады. Ен плача. Той самы Чола Кукуладзе, якога ўсе, хто ведае, прывыкілі бачыць вяслым, ветлівым, памаладому (а ён ужо — зусім сіві) непаседлівым, ажыўлівым. Мужчынскія слёзы забіёды цяжкія, але асабліва слёзы ёгітага веселуна, гарваруна, алтыміста, востраравіла...

— Вось тады ўлілася ў мене беларуская кроў! — гаворыць ён. — З той мінуты радзімы родных сталі мне гэтыя людзі. З таго дня — на ўсё жыццё. Васіль — брат мой. Тры гады назад пахаваў яго. Унук у яго ёсьць — Максім. Гэта і мой унук. Калі сустракаемся, не адварваць яго ад мене, на шыі вісіць, абдымнае, цалуе...

Гэтая сцэна, калі «грузінскі дзед» сустракаецца са сваімі беларускімі унукамі, такая кра-

весць, якая дала яму назуву, і апавяданні вялікіх гадоў — няўдуманыя гісторыі. Апавесьць — пра партызанскага мастака Чолу Кукуладзе, грузінскага беларуса, беларускага грузіна.

...Карынты, якія пісаў Чола ў лесе, ваявалі з ім разам. Быў на іх увесі жах тых гадоў, ўсё гора тых гадоў, быў нянявісці і любоў, якія дамагалі людзімі верыць, змагацца. Некалькі выставак партызанскага мастака было ў лісях. І ці трапіўся гаварыць аб тым, як хвалявалі гэтыя выстаўкі, як кликалі іншы адпомісці, адстаяць, перамагалі. Усе яны, развшашы прама на драўлях, у лісях і застайліся. Так ужо здаралася, што кожны раз, калі была разгромнута гэта незвычайнай выстаўка, чарговы наёт фашысту стаў не пакідаў часу згарнуць яго, унесці, абдымнае, цалуе...

Гэтая сцэна, калі «грузінскі дзед» сустракаецца са сваімі беларускімі унукамі, такая кра-

факультэт фізічнага выхавання.

Прыемна адзначыць, што на факультэтах прыкметна ажыўлялася культура-масавая работа. Так, на гісторыка-філалагічным факультэце створаны вакальны фальклорны ансамбль, які прымайці да падрэшткаў у многіх універсітэцкіх і гарадскіх канцэртах. На біялагічным факультэце арганізаваны ансамбль народных музычных інструментau. Гэтыя калектывы адзначаны граматай гарадскога аддзела культуры. На базе клуба мастацкай самадзейнасці ГДУ з'явіўся ў гэтым годзе ансамбль эстраднага танца.

Журы падвяло вынікі агляду-конкурсу мастацкай самадзейнасці факультэтай ГДУ за 1983—1984 наўчальны год. Па колкавіці набраных балоў першыя месцы заняў гісторыка-філалагічны факультэт, другое — эканамічны факультэт. Наступныя месцы размежаваліся наступным чынам: біялагічны, матэматычны, геалагічны і факультэт фізічнага выхавання.

У наступным наўчальным годзе, будучы поўнасцю падведзены вынікі агляду, прысвечанага 40-годдзю Перамогі савецкага народа на Вялікай Айчынай вайне, А. ЛІСЯНКОУ, дырэктар студэнцкага клуба «Маладосць» ГДУ, М. ШЫРЫНКІНА, адказны сакратар журы,

Вынікі агляду-конкурсу мастацкай самадзейнасці

Множыць студэнцкія таленты

Сёлета агляд самадзейнай мастацкай творчасці прысвячаны 40-гадзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчынай вайне. У адпаведнасці з Палажэннем аб аглядзе на ўніверсітэце быў створаны аргамітэт-журнál, які ацэнваў культурна-масавую работу факультэтав. Даўчы атэнку дэйнансці калектыву, журнál звярталася ўвагу на якіс арганізаціі і правядзенія мерапрыемстваў, на масавасць, мастацкае выкананіе творчыні.

Адирпіць агляду-конкурсу адбылося ў кастрычніку мінулага года. Састаўнай часткай яго з'явіўся агульнауніверсітэцкі агляд «Ану, першакурснік!». Першыя вілікія мерыапрыемства года паказала, што барады паміж мастацтвамі калектывамі 7 факультэту будзе ўпартай. Задавальненічнымі глядачы атрымалі пасля прагляду кінапрограмы біялагічнага факультэта. Цікава было праграма першакурснікаў гістофіла. 40-гаддю вызваленія Беларусі ад нацистко-фашистскіх захопнікаў была прысвячана канцэртная праграма студэнтаў 1-га курса эканамічнага факультэта. Апладдыментамі былі супрастры і астатнія конкурсныя праграмы: фізічнага, матэматычнага, геалагічнага факультэтав і факультэта фізічнага выхавання. Месцы размеркаваны наступным чынам: першыя —

падзялілі эканамічны і гісторыка-філалагічны факультэты, на другім — біялагічны факультэт, трэцім — матэматычны факультэт, на чацвёртым — студэнты фізічнага факультэта. Геалагічны факультэт і факультэт фізічнага выхавання падзялілі пятае месца.

Актуальная тэма, гумар і артыстызм пераўтварылі «Дні факультэту» у спарадычныя студэнцкія святы, якое надбудаў застанаўца ў памяці у гасці і саміх арганізатаў і ўзделчыкаў. Журы адзначылі гэту работу заахвоччанымі дадатковымі баламі.

Наступным турам агляду-конкурсу з'явіліся творчыя спраўдазічныя факультэтаў. Праграму, прысвечаную 66-ай гадавіне Савецкай Арміі і Ваенна-Марскога Флоту, паказалі студэнты фізічнага факультэта. Іх бал роўны 77 — гэта чацвёрты вінкі.

Творчыя спраўдазічныя канцэрты гісторыка-філалагічнага факультэта прысвячаныя Міжнароднаму жаночому дню. Цікава, разнастайная праграма атрымала 13,89 бала, што даваў ёй права заняць другое месца. З сумай 10,6 бала, адпаведна трацім месцам было адзначана выступленне студэнтаў эканамічнага факультэта. Іх праграма прыміркоўвалася да святага Міжнароднай салідарнасці працоўных 1 мая. На думку журы, якое ацэнвала гэтыя канцэрты, будучы

еканамісты маглі б больш добрасумленна падысці да падрыхтоўкі канцэртаў свайго факультэта, каб лепш паказаць таленты, якіх на эканоміку ніяма.

Толькі добрыя слова можна склаць аб спраўдазічных канцэртэрах. Цікавы разпертуар, высокі выкананы ўзровень, добрасумленныя адносіны да арганізатораў і правядзенія канцэрта дазволілі студэнтам біялагічнага факультэту заняць першое месца з сумай 14,88 бала. У гэтым, на нашу думку, заслугоў культура-факультэту. Грыны Бусел і Аляксандра Іваноўская.

1382 студэнты ўніверсітэта прынялі актыўны ўдзел у падрыхтоўках і правядзеніі Усесаюзнага агляду самадзейнасці факультэтав, на якіх паказаць таленты, якіх на канцэртэрах з'явіліся наўчальнікі факультэтаў арганізатары, якія здадзілі ўсе свае здольнасці, арганізавалі выезды па раёнах вобласцей, а школах і на падыходовых тэрыторіях.

Работа калектыву факультэтав самадзейнасці факультэтав гэтыя года азначана арганізаторамі на асноўным падыходзе. На жаль, з-за праўдзівасці Усесаюзнага агляду-конкурсу 1984 года, які супаў з гарадскім аглядам, не змаглі паказаць свае праграмы матэматычны факультэт

АБ СААҮТАРСТВЕ НА ВЫНАХОДНІЦТВА

Афіцыяльна аўтарства (сааўтарства) на вынаходніцтве прызнаеца Дзяржайным камітэтам СССР па справах вынаходніцтва і адкрыцця і пашвяджэнне аўтарскім пасведчаннем аб патэнту на вынаходніцтва. Аднак вызнанчэнне аўтара (сааўтара) вынаходніцтва пачынаеца яшчэ задоўга да прызнання праваў вынаходніцтвам: у арганізацыі на стадыі **выяўленія** вынаходніцтва і афармлення залукаў. Пры гэтым неабходна ведаць і правильна кіравацца прынятымі норматыўнымі актамі Дзяржкамавынаходніцтва аб аўтарстве (сааўтарстве) на вынаходніцтве: «Палажэнне аб адкрыццях, вынаходніцтвах і рационалізаторскіх працапрацах», «Указаннія па састаўленні заяўкі на вынаходніцтва», «Указаннія па парадку афармлення заявак на вынаходніцтвы, створаных ў сааўтарстві» і інш.

У адпаведнасці з названымі дакументамі права аўтарства на вынаходніцтва прызнаеца за асобам, творчай працы якіх зроблена вынаходніцтва. У выпадках, калі вынаходніцтва створана дзвюма і больш асобамі, кожная з іх прызнаеца сааўтарам пры умове сумеснай творчай працы у стварэнні вынаходніцтва. Пры гэтым сааўтары кіраваюцца правамі аўтарства сумесна, устаноўляючы па ўзгадненню парадак кіравання правамі.

Сааўтарамі ліцацца толькі ўдзельнікі сумеснай работы над тэхнічным рашэннем, тыя ўдзельнікі сумеснай работы, якія прымалі ў ёй творчы ўдзел. Не ліцацца сааўтарамі асобы, якія аказвалі толькі тэхнічную дапамогу аўтарам. Тэхнічна дапамога — гэта выраб чарцізму або ўзору на аснове тлумачэння, дадзеных аўтарам; правядзенне экспериментаў па праграме, указанай вынаходнікам або па видомай праграме, калі ў выніку іх не выяўлена новых тэхнічных рашэнняў; падбор эксперыментальных, разліковых, інфармацыйных і іншых матэрыялаў, выкарыстанных вынаходнікам; афармленне заявкі на вынаходніцтва; канструктарскай або тэхналагічнай прапрацу прынцыпавага рашэння, знойдзенага вынаходнікам з мэтай надаць гэтаму рашэнню найбольш дасканалае ўласцівасць, створаны ў сааўтарстве» і інш.

Не дапускаецца ўключэнне ў сааўтарстваў вынаходніцтваў кіраўнікоў і іншых службовых асоб міністэрстваў, агеднаніяў, арганізацый, якія ажыццяўляюць кіраўніцтва ў распрацоўцы там і не прымаюць творчага ўдзелу ў стварэнні вынаходніцтваў.

Вынік сумеснай творчай працы сааўтараў у стварэнні вынаходніцтва вырашаецца ў выглядзе прымет, якія ўключаюць формулу вынаходніцтва. У дэвэдаваніі па творчым ўдзеле кожнага з сааўтараў вынаходніцтва ўказваеца, якія творчы ўдзел прымалі даныя сааўтары у стварэнні вынаходніцтва: а калі не магчыма ўказаць, якія з прымет распрацоўваюць канкрэтным сааўтарам, то ўказваеца тая частка творчай работы, якую выканана сааўтаром (напрыклад, «распрацаваў тэарэтычнае агрунтаванне паметрата...», «агрунтаваў доследамі...» і г. д.).

Пры афармленні заяўкі на вынаходніцтва, створаное ў сукупнасці з выкананнем службовага задания, пытанне аб творчым ўдзеле ўсіх асоб, уключаемых у залуку ў якості сааўтараў, разглядаецца навукова-тэхнічным (вучоным) саветам арганізаціі, а пры яго адсутнасці — ходам пракафнага калектыву, а ў перыяд паміж пасяджэннямі пракафнага калектыву адміністрацыі сумесна з выбарнымі органамі партыйных, прафсаюзных, маскомальских арганізацій.

Паколькі ва ўніверсітэце яшчэ не створан навукова-тэхнічны савет, або орган, які замяняе яго, то мэтазгодна разглядаць пытанне аб творчым ўдзеле сааўтараў у стварэнні вынаходніцтва на пасяджэннях кафедр, лабараторый з абавязковым ўдзелам ўсіх асоб, звязаных з распрацоўкай данай тематыкі. Пасяджэнне трэба разглядаць як сход пракафнага калектыву, а ў выпадку падачы заяўкі кіраўніцтвам універсітэта, у тым ліку — загадчыкам кафедры, лабараторый, — на сафэце факультэта.

М. ЕРМАЛКЕВІЧ,
старши інженер-
партызанавец.

СТУДЕНЦКІЯ РАБОТЫ — У ПРАКТИКУ

Вядома, што ў вадамах знаходзіцца шмат лічыных насякомых. Выліяточы з іх, дарослыя насякомыя выносяць вялікую колькасць арганічнага рэчыва жыўёльнага пахождання. Гэта, з аднаго боку, садзейнічае самаазычэнню вадамаў, што мае двухэтапных супольнасцей. Гэта айонімы, утвораныя, напрыклад, ад апелітываў починок, мыза.

Як ужо адзначалася, асноўная ўбара ў кінзе ўдзяліцца фактарам моўнага і экстрайніг-вістычнага характару, якія вызначаюць ўмовы і зікаманернасці тапанімізацыі агульных называў тыпаў пасяленняў. Таму структурно-словаварваральны характырыстыцы айоніму адведзе на парадуналнае невялікае месца. Пры разглядзе простых, складаных і састаўных айонімў, якія прынадлежалі да асноўных апелітываў, праводзіцца слушаніе думка аб тым, што структурны тып тапоніма таксама мае пэўную экстрайніг-вістычнай абумоўленасць. Так або іншы структурно-словаварваральны тып з'яўляецца падактыўным у пэўную гісторычную эпоху.

Безумоўнай вартасцю манаграфіі з'яўляецца таксама стройнасць, лагічнасць выдаванія, прастата выкладу. Лінгвісты, гісторыкі, географы, шырокія колы чытачоў, якімі адрасавана книга В. П. Лемцюговай, атрымалі цікавае даследаванне, выкананое на сучасным узроўні тапанімічнай навукі.

А. РОГАЛЕУ,
асцітэнт кафедры рускага,
агульнага і славянскага
мовазнаўства.

Вадаў састава, мольва насякомых, выліяточных з вадамаў ў пэўныя плошчы.

Пастка два гады выпрабоўвалася ў комплексных вучебных іспытавальных вучебниках-навукова-вытворчага агеднанія «Фауна Беларусі». Аўтарамі складзены і выдадзены метадычныя ўказанні «Пастка-конус для вывучэння вылету насякомых», якія развіваюцца ў вадзе (інструкцыя па ўтрыманні і прымяненію). Пастка паспіхова выкарыстоўвалася ўмно на прадпрыемствах вытворчага агеднанія «Гомельрэгбас» пры вывучэнні дынамікі кармавой базы ў вырастных і нагульных сажалках рыбаводных заводаў.

В. ВЕРАМЕЕУ,
асцітэн кафедры
зоалогіі і аховы прыроды.



На здымку: сканструяваная студэнтамі біяфака частка-конус у працэсе выкарыстання.



Не вельмі проста арыентавацца ў сапраўдным моры літаратуры без спецыялізаваных сістэматычных каталогаў па розных галінах ведаў. Таму, у універсітэце, на кафедрах многія зроблена для таго, каб значна палегчыць студэнтам пошуки неабходнай кнігі.

НА ЗДЫМКУ: частка кіраваюцца студэнты ГДУ і картатэкай, якую размешчана ў кабінече палітэканоміі.

ЦІКАВАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ

Наша тапанімічна літаратура вядоўнічае новым даследаваннем!

Кніга В. П. Лемцюговай уносиць пэўны ўклад у вывучэнне тапанімікі. Яна прысвечана разгляду фарміравання географічных называў, утвораных на аснове апелітываў з агульным значэннем «тып пасялення» (айонімай). Характарам даследаванія матырыялу абумоўлены і аспект вывучэння — вынужленне канкрэтнай семантычнай матырыялу географічных называў, агульных матырыяльных, структурна-словаварваральных асульвасціх іх, тэрыторыі распаўсюджання айонімай, гісторычных заканамернасцей іх узімкення.

В. П. Лемцюговай пераканаўчай паказаў, якое важнае месца займаюць называў тыпаў пасяленняў. Кніга В. П. Лемцюговай уносиць пэўны ўклад у вывучэнне гісторычных асульвасціх і агульных што дазволіла аханіць усю ўсходнеславянскую тэрыторыю ў цэлым. Пашыранне айонімай паказана на картах, што дае магчымасць наглядна бачыць распаўсюджванне тыпаў пасяленняў на ўсходнеславянскай тэрыторыі. У манаграфіі ўсебакова і па мягчыннасці апелітываў пасяленняў, але і мягчыннасці структурных матырыяльных, агульных, агульных асульвасціх іх, тэрыторыі распаўсюджання айонімай, гісторычных заканамернасцей іх узімкення.

Асноўны змест кнігі складае «Лексіка-семантычны аналіз тапасеніі». У асобых артыкулах разглядаюцца айонімы, якія бяруць пачатак з вызначаных апелітываў народных лексікі і вытварчай тэктонікі (села, сельцо, слобода, погост, починок, двор, дворок, горад, хутар, сад, воля, фольварок, деревня і інш.).

Пры аналізе айонімай адпаведнага тыпу звязаўца ўвага на этымалагічны і семантычны аналіз апелітываў. Як паказае даследаванне В. П. Лемцюговай, семантыка апелітываў прыяе дыхарчынамічны аналіз аказаўшася вельмі складанай з'явай. Гэта асабліва падкрэсліваецца В. П. Лемцюговай пры аналізе канкрэтных называў тыпаў пасяленіяў.

В. П. Лемцюгова, Восточнославянская айонімічна апелітываўна-происхождение: Названия типов поселений. — Мн.: Наука и техника, 1983.

НОВАЕ Ў ЗАКАНАДАЎСТВЕ АБ ПРАЦЫ

Дыцыліна — істотная частка юзьнага працоўнага колектыву. Правілы ўнутранага распартадку кожных работнікі ававязаны ведаць і бездакоры выконваць, іншыя іх парушэнне дае адміністрацыі права накладаць на работніка дыцылінарныя санкцыі.

У калі асноўных ававязаных рабочых і служачых уваходзіць: добрасумленная праца, заставанне ўстаноўленай працягласці рабочага часу, своечасове і давлднае выкананне распаряджэння адміністрацыі, захаванне сацыяльствычнай уласнасці, сістматычнае павышэнне сваёй дзеялівай кваліфікацыі, выкананне патрабаваніяў па ахове працы і г. д.

Загадам Прэзідзіума Вярхоўнага Савета СССР ад 12 жніўня 1983 г. у Асновы занарадаўства Саюза СССР і саюзных рэспублік аб працы ўнесены некаторыя змены. Так, калі раней рабочыя і служачы мелі права скасаваць працоўны дагавор, заключаны на наўзначаны тэрмін, папярэдзіўшы аб гэтым адміністрацыю пісьмовую згадку месцы, ціпер работнікі ававязаны зрабіць гэта за два месяцы, а пры скасаванні дагавора пры ўважлівых прычынах — за адзін месяц.

Унесены змены ў парадак звольнення работнікаў па ініцыятыве адміністрацыі. У адпаведнасці з імі звольнен-

не за з'яўленне на работе ў нецензурным стыле стала самастойнай падставай для скасавання працоўнага дагавора (п. 7, артыкул 17). Акрамя таго, работнік ціпер можа быць звольнены за прагул на выпадках, калі ён без уважлівых прычын адсутнічае на работе больш трох гадзін бесперапынна, або сумарна на працу працоўнага дня.

Зведзеніе новыя парадак, па якому пакрыцце страт у размеры, які не перавышае 1/4 сарадній месячнай заработка платы, праводзяцца па распаряджэнню адміністрацый шляхам утрымання з заработка платы работніка. Загад павінен быць выдан не пазней двух тыдняў з дня выканання нанесеных работнікам страт і звернуты да выканання не панеўшы сямі дён з дня паведамлення яго работніку. Калі ж ён не згаджаецца з утрыманнем або яго размерам, працоўная спрэчка па яго заяве разглядаецца ва ўстаноўленым парадку — у камісіі па працоўных спрэчках, у прафсаюзным камітэце, а ў выпадку нязгоды з раешненнем камісіі па працоўных спрэчках і прафкома — у народным судзе.

Да выдання новага закона рабочыя і служачыя маглі зияртацца ў камісію па працоўных спрэчках у любы час

без аблежкавання якім-небудзь даўнінским тэрмінам. Ціпер жа яны павінны гэта зрабіць у трохмесячным тэрміне з дня, калі даведаліся або павінны быць даведаны або парушэнні свайго права.

Для звязання адміністраціі ў суд па пытаннях сплічання з работнікам матэрыяльных страт устанаўліваецца тэрмін у адзін год з дня нанесеных работнікам страт.

Калі раней за рабочымі або служачымі звольнеными па асабістаму жаданню, захваўваўся бесперапынны стаж работы пры ўмове паступлення іх на працу на працу геаграфічнага тэрміну з дня звольнення, то ціпер гэты тэрмін скрашваецца да трох тыдняў.

Унесены змены ў Палаежніве аб медалю «Ветэран працы», запрэдзіланым Указам Прэзідзіума Вярхоўнага Савета СССР. Гэтым медалём ціпер узнагароджваюцца рабочыя, калгасі і служачы ў знак прызнання іх працоўнага заслуг на падставе працоўных спрэчак, у прафсаюзных камітэццах, а ў выпадку нязгоды з раешненнем камісіі па працоўных спрэчках і прафкома — у народным судзе.

В. РУПИН,
ЮРЫСКОНСУЛЬТ ГДУ.

З тумарам аб сур'ёзным

ПАКУТЫ ВЫНАХОДНІКА

Некаторыя людзі наўні лічач, што заяўку на вынаходніцтва — гэта нешта накітлівіе заяўкі на практікі або прадстаўленіі льготнай пущкі на Чарнае мора. Аднак гэта тутае ад ісціні, як і тое, што такую пущкі вам даць.

На самой жа справе заяўка — гэта пакуты вынаходніка, якія ператвораны ў пачак машинашных стронак за сімі пічаткамі. Але раней, чым заяўка адправіцца ў пошукі свайго прызначэння, яна праходзіць цярністы шлях ад

нарадзілася ідэя. Пасля бяскоічнай ночы вынаходнік дзеўши з бізкімі яму людзьмі.

— Лепш зайдіся выхаваннем сына, вырасце такі ж дурань, — гаворыць жонка.

— Калі б ты не разменьваўся на дробязі, дайно б напісаў дысертацыю, — чуе ён ад браты.

— А як у вас справа з квартирнай справаўдзай? — пытается начальнік.

Аднак усё гэта, якія ні дайно, толькі натхнені вынаходніка. Узорыўшыся ручкай, палепрай і зборамі папярэдніх заяўак, ён начынае пісаць новую. І тут на яго долю выпадаюць новыя вырабаванія.

Важок вынаходніка стварацца вакуум, яго не заўважаюць.

У тых мінуты, калі вынаходнік не вытрымлівае адзіноты і начынае блытана растлумачаць калегам тонкісці свайго дзеяціцца або ж раіца, якія варыянты лепшыя выбраць, ён атрымлівае ў адказ:

— Найкожа гэта варыянтна ў тэхнічнай думкі?

— Гэта ж устарэлая ідэя, вядомая яшчэ са старжытнага часу! Яе крыткы можна знайсці ў школьнім падручніку фізікі.

— Не адымайце час у занятых людзей, лепш састаўце спіс аbstактаванняў па лабараторыі.

— Ну вось, новы Эдэйсон ван універсітэце з'явіўся.

Але вынаходнік ўжо становіцца некіруемым. Слыніць яго немагчыма. Нават, калі яма нечікага вынаходніцтва, ён з нечікага упартасцю дапісвае заяўку да канца, а потым беражліва, як кармачая маш-

ты дні перабірае спісаныя стронакі. Твар яго пры гэтых афарміць і наўвядаць на разгляд. Так, на ўсіх выпадаках.

Наступны этап — чыста тэхнічны. Вопытны вынаходнік пераадоўлівае яго з разбэзбечкай.

Хуценька купіле ў кіёску пачак фарматнай паперы, просіць звестную машиныстку надрукаваць, даючы пры гэтым самыя неверагодныя абліцінні.

Упісваць формулы ў тэкст ён уварвае жонку — супрацоўніцу, не будучу, намякаючы, што на чакаемае ўзнагароджанне можна будзе купіць нядрэнную кофтачку.

Тэкст гатовы. Паставілі свае падпісы аўтар і эксперт, таіж гора-вынаходнік з суседній лабараторыі, з якім аўтар зўяграўся на экспертыні пасяджэнні. Складылі акт.

Навічон губляецца. Ветэран зразумела ківае галавой і пасля наядоўтых пошукаў знаходзіць патрабнага чалавека, перадае яму матэрыялы заяўкі, а разам і практэз будучага акта. Пасля чаго пачынае цярпіцца чакання ды пасяджэння, які можа з тыхднёў варыянтнастю пераносіцца на будучасце.

Нарашыць, заяўку ў патэнтным аддзеле. Зарэгістравана. Тут самы час вярнуць яе аўтару па дапрацоўку, таму што з'явіліся нечікі змены ў афармленні, ды і заключэнне складзена слабавата. Так лічыць патэнтазнавец, але саміх змен зрабіць не збираецца. Аўтар жа непахісны — лічыць драпараваць. Трэба адпраўляць як ёсьць. Да гэтага моманту ў яго ўжо прости прымаўся. Таму патэнтазнавец нічога не застаецца, як скласці суправаджальнае пісьмо, сабраць усе подпісы ў кіраўніцтва і адправіць заяўку, а аўтару з нечікілівасцю чакаць адмуюнінга.

Пасля ўсіх выказванняў, з якімі аўтар перыядычна ўступае пад палемку, губляючы або захоўваючы самавалоданне, усе аднадушна згаджаюцца з тым,

В. ЯЦКЕВІЧ,
старшыня наўуковы
супрацоўнік.

«Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, ректората, комітэта ЛІСМВ і профкомов Гомельскага гарадскога ўніверсітэта (на беларускім языку), Гомельская фабрыка «Палесдрук» Дзяржкамітэта ВССР па спраўах выдавецтваў, паліграфіі і книжнага гандлю. Гомель, Савецкая, 1. Аб'ем — 1 друк аркуш. Тыраж 2000 экз.

юніёру. Выдатна выступілі савецкія асцілкі. Всесі разоў имі пыніліся на вышыншую ступеньку п'едэсталы горнага. Адна з залатых медалёў дасталася на долю студэнта факультета фізкультуры нашага ўніверсітэта Наріра Айвазіана. Ен стаў чэмпіёнам Еўропы ў самай лёгкай вагавай катэгорыі — да 48 кг.

Н. Айвазіан выканаў норматыўныя атрыманні званія мастац спорту СССР міжнароднага класу.

БЕГ — НА СЛУЖБЕ ЗДАРОУЯ



Трэці год пры нашым універсітэце існуе Клуб аматараў бегу. Ціпер яго членамі з'яўляюцца 48 выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты ГДУ. Сярод іх рэзультаты праводзяцца спаборніцтвы. Нідауна адбылася чарговы традыцыйны прафесійны дыстанцыянальны спаборніцтва. Слабарытців прысявячаліся 40-гадзізовому вызваленію Беларусі ад наемца-фашистычнага захопніка.

На гэты раз на старт выйшлі 32 аматары бегу. Жанчыны спаборнічалі на дыстанцыях 11 і 16 км. Першую з іх хутчэй за ўсіх зонкыла другакурсніца матэматычнага факультета Т. Кавалёва, другую — студэнтка гатага ж факультета В. Яцкевіч.

Пераможчыкі прафесійнага дыстанцыянальнага спаборніцтва былі ўрочысна граматы спортыклуба, памятныя падарункі, тарты.

Бег слышиць здароўе. Таму на ўніверсітэце далаўненіца з наўуковы-даследчыкі лабараторыі фізічнага факультета Т. Кавалёва, другую — студэнтка гатага ж факультета А. Грышкачкін.

Студэнты першымі быў старшыня спаборніцтва адной з наўукові-даследчыкі лабараторыі фізічнага факультета В. Яцкевіч.

Пераможчыкі прафесійнага дыстанцыянальнага спаборніцтва былі ўрочысна граматы спортыклуба, памятныя падарункі, тарты.

Бег слышиць здароўе. Таму на ўніверсітэце далаўненіца з наўуковы-даследчыкі лабараторыі фізічнага факультета Т. Кавалёва, другую — студэнтка гатага ж факультета А. Грышкачкін.

старшыня Клуба аматараў бегу ўніверсітэта.

На здымках: 1. Адзін з забегаў мужчын. 2. Галоўны суддя спаборніцтва А. Косінкаў уручает ўзнагароды пераможцу сярод жанчын на 11-кілометровай дыстанцыі Т. Кавалёвой. Фота П. Кузнецова.



на здымках: 1. Адзін з забегаў мужчын. 2. Галоўны суддя спаборніцтва А. Косінкаў уручает ўзнагароды пераможцу сярод жанчын на 11-кілометровай дыстанцыі Т. Кавалёвой. Фота П. Кузнецова.

ПАСЛЯ ПЕРШАГА ТУРА

Сёлета ўпершынно ў рэспубліцы разыгрываецца першынство БССР па ручному мячу на 11-кілометровай дыстанцыі. Складыліся аўтарыніцаў абараняючы гандбалісткі ГДУ (трэнер В. Крукоўскі). Адбыўся гульняй першага тура. Яны праходзілі ў дзвюх групах. На першым этапе нацыі дзяячычылі атрымалі трох узяўленняў перамогі: над гандбалісткамі — 35:26, брэстчанкамі — 39:21 і віцебчанкамі — 50:10. Апошнюю гульняй

студэнты правялі з пераможцамі групы «А» — зборнай камандай школыніц і прайграли — 20:30.

Пасля першага тура чэмпіонат лідэрствуе зборная каманда школыніц рэспублікі, якая мае на сваім раҳунку 9 ачкоў. Гомельчанкі набралі 7 ачкоў, займаючыя ў турнірнай табліцы другі радок.

(Наш кр.)

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Дэканат, камітэт ЛІСМВ і ўесь калектыў эканамічнага факультета выказваюць глыбокае спачуванне студэнту гр. Т-52 Аляксандру ЧАПУРНОМУ ў суўязі з напаткайшым яго вялікім горам — трагічнай смерцю БАЦЬКІ.